

## **Рэвалюцыя супраць страху – публічны прывітальны зварот да мужных пратэстоўцаў у Беларусі.**

Фотаздымкі і паведамленні, якія даходзяць да нас з Беларусі ўжо некалькі тыдняў, моцна нагадваюць нам 1989 год. Яны выклікаюць у нашай памяці тое, што мы перажылі і перанеслі. Мы таксама доўга супрацьстаялі дзяржаве, якая дзейнічала агрэсіўна. Гвалтоўнае падаўленне мірных акцый пратэсту ў Пекіне ў чэрвені 1989 года заўсёды было ў нас перад вачыма, страх перад «кітайскім рашэннем» быў штодзённым спадарожнікам паўстання супраць дыктатуры. Але цудоўным чынам восень 1989 года ў асноўным прайшла мірна і ўвайшла ў падручнікі па гісторыі як «Мірная рэвалюцыя».

Гэта стала магчыма дзякуючы шматлікім фрагментам мазаікі: рух Салідарнасці ў Польшчы, Хартыя-77 у тагачаснай Чэхаславакіі, палітыка гласнасці і перабудовы Міхаіла Гарбачова і арганізацыя “Мемарыял” у Савецкім Саюзе, супраціўленне ў краінах Балтыі, а таксама нарастальная колькасць пратэстоўцаў – гэта толькі галоўныя маякі.

Бясспрэчна, буйным дэманстрацыям у ГДР папярэднічаў працяглы супраціў груп праваабаронцаў. Трыгерам для масавых пратэстаў – як і ў Вас у Беларусі – стала відавочная фальсіфікацыя выбараў кіраўніцтвам дзяржавы. Парог болю быў дасягнуты. У тагачаснай сітуацыі вельмі важнай для нас была падтрымка заходнямецкіх СМІ.

Нас яднае пачуцце глыбокай салідарнасці з Вамі ў гэтай значна больш складанай сітуацыі. У Вашай краіне перашкаджаюць свабоднаму асвятленню падзей; журналістаў арыштоўваюць, дэманстрантаў падвяргаюць юрыдычнаму самавольству і катаванням. Небяспека мэтанакіраванага расейскага ўмяшання яшчэ застаецца, а незалежнасць Беларусі – пад пагрозай.

Пачуццё бяссілля нам таксама вядома. Таму з вялікай павагай мы сочым за мужнымі ўчынкамі жанчын і мужчын, непахіснасцю страйкоўцаў, за грамадскай падтрымкай, напрыклад, з боку лаўрэаткі Нобелеўскай прэміі па літаратуры Святланы Алексіевіч.

Звяртаючыся да Вас, дасылаем Вам словы натхнення і падтрымкі. Не дазваляйце запалохваць сябе! Працягвайце змагацца за дэмакратычную, свабодную і незалежную Беларусь – нягледзячы на абгрунтаваны страх.

Мы заклікаем міністра замежных спраў Германіі і далей ясна і адназначна выступаць за права на мірныя дэманстрацыі і неадкладнае спыненне агрэсіўнай дзяржаўнай улады, а таксама за перамовы, у тым ліку і з заснаваным Каардынацыйным саветам (аналагічна круглым сталам у Польшчы і ГДР).

Мы заклікаем Еўрапейскі Саюз зрабіць выразныя дыпламатычныя крокі і неадкладна прывесці ў дзеянне прынятыя санкцыі.

Мы сумесна вельмі спадзяемся на тое, што Беларусь будзе адкрытай краінай з свабоднымі людзьмі.

Праваабаронцы былой ГДР:

Stephan Bickhardt/Dresden, Wolf Biermann/Hamburg, Marianne Birthler/Berlin, Roswitha Brenning/Berlin, Martin Böttger/Zwickau, Christian Dietrich/Erfurt, Frank Ebert/Berlin, Rainer Eckert/Berlin, Frank Eigenfeld/Halle (Saale), Katrin Eigenfeld/Kasnewitz, Rainer Eppelmann/Berlin, Petra Falkenberg/Berlin, Hans-Jürgen Fischbeck/Berlin, Katrin Hattenhauer/Berlin, Beate Harembski-Henning/Zühlsdorf b. Berlin, Gerold Hildebrand/Berlin, Ralf Hirsch/Berlin, Almut Ilsen/Berlin, Roland Jahn/Berlin, Gisela Kallenbach/Leipzig, Freya Klier/Berlin, Petra König/Berlin, Ilko-Sascha Kowalczyk/Berlin, Doris Liebermann/Berlin, Heiko Lietz/Schwerin, Kathrin-Mahler Walther/Berlin, Markus Meckel/Berlin, Gisela Metz/Berlin, Günter Nooke/Berlin, Maria Nooke/Berlin, Hannelore Offner/Berlin, Gesine Oltmanns/Leipzig, Liane Plotzicka/Leipzig, Gerd Poppe/Berlin, Ulrike Poppe/Berlin, Bettina Rathenow/Berlin, Lutz Rathenow/Dresden/Berlin, Lothar Rochau/Halle (Saale), Bettina Röder/Berlin, Rüdiger Rosenthal/Fredersdorf, Jutta Seidel/Berlin, Tom Sello/Berlin, Rommy Baumann-Sevim/Berlin, Annette Simon/Berlin, Siegbert Schefke/Leipzig, Uwe Schwabe/Leipzig, Wolfgang Templin/Berlin, Reinhard Weißhuhn/Berlin, Evelyn Zupke/Winsen